



ВІНШУЕМ!

Адэначаны лепшыя

25 мая ў БДУ адбылося ўшанаванне пераможцаў III Рэспубліканскага конкурсу творчых работ навучэнцаў і студэнтаў па грамадскіх навукх "Беларусь у сучасным свеце" і стыпендыяў Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адарваных навучэнцаў і студэнтаў.

Пераможцы конкурсу атрымалі грашовыя прэміі і пасведчанні Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Стыпендыятам за асаблівыя поспехі ў навучна-пазнавачай і навукова-даследчай дзейнасці былі ўручаныя пасведчанні Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

На цырымоніі ўзнагароджання прысутнічалі члены Савета Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь С.В. Рашэтнікаў, Н.У. Пташнік. Узнагароды ўручаў рэктар БДУ В.І. Стражаў.

Пераможцамі сталі: Антаніна Каханская —

студэнтка IV курса юрыдычнага факультэта, Кацярына Мікуліч — студэнтка IV курса юрыдычнага факультэта, Вірыня Паўлюкевіч — студэнтка V курса факультэта філасофіі і сацыяльных навук, Павел Камінскі — студэнт V курса факультэта міжнародных адносін, Дзмітрый Марозаў — студэнт IV курса юрыдычнага факультэта, Наталля Доўгер — студэнтка III курса факультэта міжнародных адносін, Алег Пятроў — студэнт V курса юрыдычнага факультэта, Алена Пецукевіч — выпускніца юрыдычнага факультэта, Кацярына Хлюпіна — студэнтка V курса юрыдычнага факультэта, Кацярына Макарава — студэнтка V курса факультэта радыёфізікі і электронікі, Іван Лосеў — студэнт V курса факультэта прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі, Наталля Прымак — студэнтка V курса фізічнага факультэта.

А.Г. ЗАХАРАЎ, начальнік аддзела НДРС
Фотаздымак Генадзя КРАСКОЎСКАГА



ВЕДАЙ НАШЫХ!

Студэнты БДУ паедуць на Алімпіяду ў Афін

Каманда БДУ прыняла ўдзел ва Універсіядзе, прысвечанай 60-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Разам з нашым універсітэтам у мерапрыемстве ўдзельнічалі больш за 40 ВУН краіны. Адкрыццё адбылося 21 мая на сталічным стадыёне "Дынама". Калону спартсменаў нашага ўніверсітэта, апранутых у бела-сінюю форму (колераў універсітэцкага сцяга), узначалваў загадчык кафедры фізічнай культуры і спорту С.У. Макарэвіч.

Найлепшыя ВУН краіны атрымалі спецыяльныя дыпломы і кубкі за перамогу ва "Універсіядзе — 2003". Каманда БДУ атрымала дыплом II ступені за перамогу ў сваёй падгрупе. У

агульнакамандным жа заліку нашы спартсмены занялі пятае месца.

У складзе зборнай БДУ былі спартсмены, якія будуць сёлета прадстаўляць Беларусь на Алімпіядзе ў Афін. Алімпійскі летатнік БДУ вядзе з 1956 г.: тады ў Мэльбурнскай Алімпіядзе ўдзельнічала студэнтка юрфака Вольга Кошалева. Ліцэнзіі на сёлетнюю Алімпіяду ўжо атрымалі 9 студэнтаў нашага ўніверсітэта. У складзе лёгкаатлетчнай зборнай паедуць Андрэй Міхневіч (V курс юрфака), Надзея Асташук (II курс гістфака), Аляксей Елістратаў (III курс юрфака), Наталля Сафронава (IV курс юрфака). У спартыўных паграх рымскай барацьбе прымуць удзел

Андрэй Чэхаўскай (V курс юрфака), Аляксандр Кікініў (V курс геафака). Сярод плыўцоў будзе студэнт-трэцякурснік юрфака Павел Лагун. За алімпійскія медалі на спаборніцтвах па веласпорце будзе змагацца студэнтка-завочніца II курса юрфака Наталля Цылінская. Студэнтка БДУ Аляся Белайчук (I курс геафака) прыме ўдзел як вядучая ў спаборніцтвах па веласпорце ўжо на Паралімпійскіх гульнях.

Вольга АМЕЛЮСІК,
дырэктар спартыўнага клуба БДУ
Фотаздымкі
Генадзя КРАСКОЎСКАГА

ВІКТАРЫНЫ

Знаўцы гісторыі

Напярэдадні святкавання 60-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у праўленне выхаваўчай работы з моладдзю, гістарычны факультэт і камітэт БРСМ БДУ правялі завочную віктарыну. Яе пытанні датычыліся гісторыі Беларусі і Вялікай Айчыннай вайны.

Спаборніцтва знайцаў гісторыі доўжылася больш за месяц. У трох турах віктарыны прынялі ўдзел больш за 80 студэнтаў нашага ўніверсітэта. Па выніках спаборніцтва першае месца заняла навучэнка III курса юрыдычнага каледжа БДУ Вераніка Шыліца (яна атрымала 300.000 руб.). На другім месцы апынуўся студэнт II курса юрыдычнага факультэта Аляксандр Макаранка (150.000 руб.), на трэцім — навучэнец 11 гістарычнага класа ліцэя БДУ Ілля Жураўлёў (75.000 руб.). Апрача таго, падзякі ад арганізатараў за атрыманыя высокія балы дасталіся студэнтцы I курса гістарычнага факультэта Ірыне Помаз і слухачу факультэта даунверсітэцкай адукацыі Сяргею Луніну.

Юрый ГЛАЗКО





СЕМІНАРЫ

Школа студэнцкага актыву

Многія студэнты нашага ўніверсітэта жывуць у інтэрнатах. Для іх гэта першы выпадак, калі надоўга адрываецца ад роднага дома, ад бацькоў. Створаны пры ўніверсітэцкім студгарадку цэнтр псіхалагічнай службы, сацыяльныя педагогі дапамагаюць студэнтам адаптавацца да новага жыцця. Аднак не менш значную дапамогу студэнтам аказвае студэнцкі актыву студгарадка. На плячах гэтых хлопцаў і дзяўчат ляжыць адказнасць за засяленне і высяленне з інтэрната, санітарна-гігіенічныя нормы, парадак пражывання, прадастаўленне інфармацыі студэнтам, а таксама арганізацыя забавляльных і спартыўных мерапрыемстваў для студэнтаў, якія жывуць у інтэрнатах.

І таму не дзіўна, што менаві-

та на базе нашага ўніверсітэта ў спартыўна-аздараўленчым комплексе «Брыганціна» 6—8 мая прайшоў семінар-практыкум «Школа студэнцкага актыву студэнцкага гарадка». Студгарадок БДУ — адзін з найбуйнейшых у краіне і ўключае ў сябе больш за пяць тысяч студэнтаў. Ініцыятарам семінара-практыкуму выступілі Міністэрства адукацыі Беларусі і БДУ. Тэмамі для абмеркавання на семінары сталі формы і метады ідэалагічнай работы ва ўмовах інтэрната, ідэалы сучаснай моладзі. Шырока абмяркоўвалася актуальнае пытанне пра ролю органаў дзяржаўнай улады ў вырашэнні праблем студэнцтва сталіцы. Апрача таго, падчас мерапры-

става навукова-метадычнай літаратуры і матэрыялаў педагогічнага вопыту для ўсіх удзельнікаў. У працы семінара прынялі ўдзел міністр адукацыі А.М. Радзькоў, намесніца міністра Т.М. Кавалёва, рэктар БДУ прафесар В.І. Стражаў, начальнік аддзела па сувязях з грамадскасцю Адміністрацыі прэзідэнта В.Ф. Холад.

Пад заканчэнне семінара адбыўся конкурс-выстава плакатаў, прысвечаных 60-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, конкурс насценгазет і канцэртная праграма, падрыхтаваная творчымі калектывамі студгарадка.

Лідзя СЕМЯНKOVA,
студэнтка I курса
факультэта журналістыкі

СПАРТАКІЯДА

Лідэр — геаграфічны факультэт

Падведзены вынікі традыцыйнай штогадовай 52-й спартакіяды БДУ за 2003-2004 навучальны год.

У спаборніцтвах па 21 віду спорта ўдзельнічала 16 факультэтаў універсітэта і юрыдычны каледж БДУ.

Упершыню за апошнія гады першае месца заняў геаграфічны факультэт, які здолеў абагнаць усяго на некалькі ачкоў пастаяннага лідэра спартакіяды — каман-

ду юрыдычнага факультэта. Трэцяе месца заняў фізічны факультэт, чацвёртае — факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, пятае — механіка-матэматычны, шостае — факультэт міжнародных адносін. На сёмым месцы — факультэт радыёфізікі і электронікі, на восьмым — біялагічны, дзевятае месца за факультэтам філасофіі і сацыяльных навук, дзясятае — за гістарычным факультэтам,

адзінаццатае заняў эканамічны факультэт, дванаццатае — філалагічны, трынаццатае — хімічны, чатырнаццатае — факультэт журналістыкі, пятнаццатае — Інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій, шаснаццатае — юрыдычны каледж, семнаццатае — факультэт менеджменту нерухомай маёмасці.

Вольга АМЕЛЮСІК,
дырэктар спартыўнага
клуба БДУ

БІРЖА ПРАЦЫ

Дзень кар'ернага росту

12 мая ў нашым ўніверсітэце прайшоў першы кірмаш вакансій для студэнтаў ВУ — будучых спецыялістаў інфармацыйных тэхналогій. Называўся ён «Дзень кар'ернага росту». Арганізатарамі былі Асацыяцыя распрацоўшчыкаў ІТ-тэхналогій «Нацыянальны інфапарк» і факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі БДУ. Мэтай мерапрыемства было прыцягнуць маладых людзей яшчэ на стадыі навучання ў вытворчы працэс, зарыентаваць іх на выбар дзейнасці ў гэтай галіне. Попыт на высакласных праграмістаў цяпер перавышае прапанову, таму ВУ павінны павялічыць аб'ёмы падрыхтоўкі спецыялістаў у

гэтай галіне.

Зацікаўленасць у супрацоўніцтве са студэнтамі, маладымі спецыялістамі і ВУ выказалі кампаніі «Eram Systems», «Сістэмныя тэхналогіі», «Атлант Тэлеком», «Навучсофт», «Нілітис», «Прыкладныя сістэмы», «Эфектыўныя праграмы», адукацыйныя і кансалтынгавыя цэнтры, Аб'яднаны інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук. Падчас кірмашу адбыліся прэзентацыі і майстар-класы, а таксама круглы стол карпарацыі «Галактыка». У кірмашы вакансій свае стэнды і прэзентацыі падрыхтавалі 22 кампаніі. Яны прадаставілі 35 вакансій і запрасілі на пра-

цу каля 100 чалавек (некаторыя вакансіі прадагледжваюць прыём на працу адразу некалькіх работнікаў).

У мерапрыемстве ўзялі ўдзел больш за 700 студэнтаў, выпускнікоў і маладых спецыялістаў у галіне інфармацыйных тэхналогій. Найбольшую зацікаўленасць і актыўнасць выявілі студэнты БДУ і БДУІР.

Сёлета ў верасні плануецца правесці другі «Дзень кар'ернага росту». Яго мэтай будзе дапамагчы выпускнікам ВУ 2005 г. у паспяховым размеркаванні ў кампаніі інфармацыйных тэхналогій.

Наталля КАСЬЯНЕНКА



СУСТРЭЧЫ

Студэнтам — пра палітыку

У рамках адзінага дня інфармавання 20 мая адбылася сустрэча студэнтаў БДУ з Заслужаным дзеячом культуры Рэспублікі Беларусь, галоўным рэдактарам інфармацыйнага бюлетэня Адміністрацыі прэзідэнта, акадэмікам Міжнароднай славянскай акадэміі навук, культуры, мастацтва і адукацыі (Масква), членам рэдкалегіі часопіса «Всёмирная литература» Эдуардам Марцінавічам Скобелевым.

Галоўнай тэмай сустрэчы было абмеркаванне паслання Прэзідэнта Беларусі парламенту. Эдуард Марцінавіч растлумачыў маладому пакаленню важныя аспекты не толькі гэтага, але і

многіх іншых сацыяльна-палітычных пытанняў, закрануў аспекты міжнароднай бяспекі, рынкавай эканомікі, паляпшэння ўмоў жыцця, маральна-эстэтычнага духу моладзі. Важным пунктам сустрэчы стала тэма ідэалагічнага выхавання моладзі ў сферы новых пераўтварэнняў, якія адбываюцца ў дзяржаве.

Пры канцы сустрэчы Э.М. Скобелеў падарыў студэнтам свае кнігі.

Наталля КАСЬЯНЕНКА
Фотаздымак Генадзя КРАСКОЎСКАГА



АЛІМПІЯДЫ

П'едэстал для юрыстаў

У адкрытай студэнцкай юрыдычнай алімпіяды прайшла ў красавіку 2004 года на базе Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сярод 39 студэнтаў-удзельнікаў з 9 ВУ былі і прадстаўнікі юрыдычнага факультэта нашага ўніверсітэта: студэнты V курса Дзяніс Сарокін і Ірына Вахновіч, студэнтка IV курса Аксана Марозава, па-за конкурсам удзельнічала студэнтка IV курса Ірына Шлык. Каманду суправаджалі кандыдаты юрыдычных навук, дацэнт Сяргей Артуравіч Калінін і выкладчык Цімур Валер'евіч Сысуеў. Падрыхтоўка каманды да алімпіяды праводзілася ў рамках

НДРС факультэта (кіраўнік — дацэнт В.І. Чупрыс) і ажыццяўлялася спецыяльна прызначанымі выкладчыкамі ад кожнай кафедры (асабліва актыўна ў падрыхтоўцы каманды ўдзельнічала дацэнт кафедры грамадзянскага і сямейнага права Ірына Мікалаеўна Шчамялёва). Алімпіяда праводзілася ў чатырох намінацыях: агульная тэорыя права; канстытуцыйнае права; грамадзянскае права і працэс; кримінальнае права і працэс.

Пасля падліку ўсіх балаў высветлілася: каманда БДУ — першая (182 балы). Другое месца занялі прадстаўнікі Гро-

дзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта (172 балы), трэцяе — Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь (168,5 бала).

У асабістым конкурсе студэнты Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта занялі:

I. Вахновіч — I месца ў намінацыі «Грамадзянскае права і працэс» і II месца ў агульным асабістым конкурсе (64 балы);

Дз. Сарокін — II месца ў намінацыі «Грамадзянскае права і працэс» (60 балаў);

А. Марозава — III месца ў намінацыі «Грамадзянскае права і працэс» (58 балаў).

С.А. КАЛІНІН

АКЦЫ

Тыдзень дабрыні

Пры канцы красавіка адбылася традыцыйная дабрачынная акцыя «Вясновы тыдзень дабрыні — 2004». Арганізатарамі яе выступілі міжнародная грамадская дабрачынная арганізацыя «Надзея-экспрэс» і яе валанцёрскі цэнтр «Крок насустрач» пры арганізацыйнай падтрымцы Міністэрства адукацыі. Студэнцкі Саюз БДУ прыняў актыўны ўдзел у акцыі: лідэры Студсаюза з факультэта радыёфізікі і электронікі Віктар Васілеўскі і Яўген Ляшчынскі арганізавалі суботнік пад лозунгам «Зробім свет чысцейшым», у якім прынялі ўдзел некалькі дзясяткаў чалавек з інтэрната № 10. Прырода падарыла нам ласкавае сонца, цёплы ветрык, а мы адзін аднаму — добры настрой і мора станоўчых эмоцый.

Юрый ГЛАЗКО

З НАГОДЫ

Насустрач святу

Студэнты і курсанты ваеннага факультэта БДУ прынялі ўдзел у ваенна-гістарычнай канферэнцыі «60 гадоў вызвалення Рэспублікі Беларусь — знамянальная падзея ў найноўшай гісторыі», якая адбылася 26 мая ў Цэнтральным доме афіцэраў. Арганізатарамі канферэнцыі выступілі ўпраўленне маральна-псіхалагічнага забеспячэння Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь, Ваенна-навуковае таварыства, Цэнтральны дом афіцэраў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі.

Асобнае месца ў выступе на канферэнцыі было адведзена наступальнай аперацыі «Баграціён», пра якую распавялі генерал-маёр у адстаўцы У.Н. Вараб'еў, генерал-маёр у адстаўцы А.М. Быкаў і інш. Закончылася канферэнцыя выступам Акадэмічнага ансамбля песні і танца Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь «Песні вогненнай вайны».

Настасся БЕСПРАЗВАННАЯ

СВЯТЫ

Дзень Перамогі

Напярэдадні Дня Перамогі, 6 мая, у нашым універсітэце адбылося ўрачыстае ўшанаванне ветэранаў — цяперашніх і былых супрацоўнікаў БДУ. У падрыхтоўцы мерапрыемства ўзялі ўдзел рэктарат БДУ і многія іншыя падраздзяленні: упраўленне выхаваўчай работы з моладдзю, прафкам супрацоўнікаў, Савет ветэранаў, камітэт БРСМ БДУ, адміністрацыя ваеннага факультэта. Упраў-

ленне па справах культуры падрыхтавала выступ зорак беларускай эстрады і калектываў мастацкай самадзейнасці БДУ.

Са словамі падзякі і віншаваннямі са святам выступілі рэктар нашага ўніверсітэта прафесар В.І. Стражаў, прарэктар па вучэбна-выхаваўчай рабоце і сацыяльных пытаннях У.В. Сувораў, старшыня Савета ветэранаў І.П. Зяцькоў, старшыня прафка-

ма супрацоўнікаў Я.П. Туромша.

У суправаджэнні курсантаў ваеннага факультэта ветэраны паклалі кветкі да памятнай стэлы ва ўніверсітэцкім дворыку. Пад гукі ваеннага аркестра курсанты прайшлі ўрачыстым маршам па ўнутраным дворыку БДУ.

Вольга КАЗАКОВА
Фотаздымкі Генадзя КРАСКОЎСКАГА



АКТУАЛЬНА

Сустрэча з
заканатворцамі

На факультэце даўніверсітэцкай адукацыі ідэйна-выхаваўчай рабоце надаецца шмат увагі. У бягучым навучальным годзе для выкладчыкаў і супрацоўнікаў быў наладжаны агульнафакультэцкі семінар "Асновы ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці". 11 мая адбылося чарговае пасяджэнне на тэму "Савет Рэспублікі: тэрытарыяльнае прадстаўніцтва і законатворчая дзейнасць".

У працы семінара прымалі ўдзел старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы, депутат Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі П.У.Шыпук і начальнік упраўлення арганізацыйнай работы Сакратарыяту Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь А.Э. Вярцінскі. У сваім выступе П.У. Шыпук пазнаёміў удзельнікаў семінара з працай Савета Рэспублікі, міжпарламенцкай дзейнасцю Нацыянальнага сходу і адказаў на пытанні.

У семінары таксама прынялі ўдзел слухачы падрыхтоўчага аддзялення для беларускіх грамадзян.

Т.М. КУЗЬМІНАВА,
кіраўніца семінара, загадчыца кафедры
даўніверсітэцкай падрыхтоўкі і прафарыентацыі моладзі

ЮБІЛЕІ

Гістарычны факультэт
адзначае сваё 70-годдзе

У красавіку на гістарычным факультэце БДУ адбылася міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная 70-годдзю факультэта. У ёй прынялі ўдзел каля 350 удзельнікаў, у тым ліку з Канады, Кітая, Латвіі, Літвы, Польшчы, Расіі і інш. На пленарным пасяджэнні выступілі дэкан гістарычнага факультэта БДУ, дацэнт С.М. Ходзін, загадчык кафедры гісторыі Расіі, дацэнт А.А. Яноўскі, прафесар, доктар гістарычных навук У.Н. Сідарцоў, кандыдат філасофскіх навук У.Т. Новікаў, прафесар, доктар гістарычных навук Л.І. Бародкін, дацэнт, кандыдат гістарычных навук В.М. Шутава. Падчас канферэнцыі працавалі 5 секцый: гісторыя і сучаснасць: онта- і гнэсеалагічныя падыходы;

крыніцазнаўства і гістарыяграфія і 3 секцыі па гісторыі Беларусі і замежных краін — з старажытных часоў па XX ст., першая палова XX ст., другая палова XX — пачатак XXI ст. У межах канферэнцыі адбылося пасяджэнне семінара па гістарычнай сінергетыцы. Асноўнымі тэмамі абмеркавання сталі сінергетычная рэпрэзентацыя пазнання гісторыі, канкрэтна-гістарычныя тэмы сінергетыкі і аспекты педагагічнай сінергетыкі. Адбылося пасяджэнне "круглага стала" па праблемах гістарычнай антрапалогіі і псіхалогіі, гендэрнай гісторыі, між-дысцыплінарнасці ў гістарычным пазнанні.

Наталля КАСЬЯНЕНКА

КАНФЕРЭНЦЫІ

Чалавек. Культура. Грамадства



21 мая на факультэце філасофіі і сацыяльных навук БДУ адбылося адкрыццё міжнароднай навуковай канферэнцыі студэнтаў і асіпірантаў "Чалавек. Культура. Грамадства", прысвечанай 60-годдзю вызвалення Беларусі. У ёй удзельнічалі прадстаўнікі гуманітарных факультэтаў БДУ, студэнты з ВНУ Мінска, Магілёва, Гродна, Віцебска, Мазыра і іншых беларускіх гарадоў, а таксама замежныя дэлега-

цыі — Расіі, Украіны, Польшчы, Латвіі.

Прадметам абмеркавання на канферэнцыі сталі філасофскія, псіхалагічныя, сацыяльныя, камунікацыйныя праблемы сучаснай соцыядынамікі. Падобнае мерапрыемства, у якім бяруць удзел больш за 230 чалавек з розных краін, у гісторыі факультэта адбываецца ўпершыню.

Пленарнае пасяджэнне адкрыў старшыня

аргкамітэта прарэктар па вучэбнай рабоце У.Л. Ключня: ад імя рэктара БДУ ён выказаў надзею, што падобныя мерапрыемствы стануць на факультэце рэгулярнымі. Дэкан факультэта філасофіі і сацыяльных навук А.І. Зелянкоў адзначыў, што ўпершыню студэнцкая канферэнцыя праводзіцца ў такім шматнацыянальным складзе.

На працягу дня адбылася праца 14 секцый і 3 "круглых сталоў", дзе асвятляліся праблемы рэлігіязнаўства, культуралогіі, эстэтыкі і этыкі, сацыяльнай філасофіі, гендэрных сацыялагічных даследаванняў, медыцынскай і сацыяльнай псіхалогіі, студэнцкага самакіраван-

ня і інш. На наступны дзень удзельнікі канферэнцыі наведвалі памятныя мясціны Мінска, звязаныя з вызваленнем Беларусі, паклалі кветкі да помнікаў, а потым правялі выніковае пленарнае пасяджэнне і закрылі канферэнцыю.

Хацелася б пажадаць, каб падобныя мерапрыемствы адбываліся як мага часцей, бо яны дапамагаюць студэнтам самарэалізоўвацца і яднацца ў адну вялікую сям'ю — хаця б на пару кароткіх дзён.

Настасся БЕСПРАЗВАННАЯ
Фотаздымкі Генадзя КРАСКОЎСКАГА



МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА

Дні рускай мовы і беларускай культуры

16—17 красавіка на базе нашага ўніверсітэта праходзілі “Дні рускай мовы і беларускай культуры”. У мерапрыемстве прымалі ўдзел студэнты-замежнікі з 21 краіны свету, якія зараз атрымліваюць адукацыю ў 16 ВНУ Беларусі, а

таксама выкладчыкі рускай мовы як замежнай. Арганізатарам мерапрыемства з боку БДУ выступілі факультэт дауніверсітэцкай адукацыі, кафедра тэорыі і метадыкі выкладання рускай мовы як замежнай факультэта міжнародных ад-

носін, кафедра прыкладнай лінгвістыкі філалагічнага факультэта.

Падчас мерапрыемства быў праведзены трэці заключны тур Рэспубліканскай алімпіяды па рускай мове сярод студэнтаў-замежнікаў, якія атрымліваюць вышэйшую адукацыю ў Беларусі. Тур праводзіўся па чатырох секцыях у тры этапы: напісанне пераказу ці сачынення на тэму “Праблемы вайны і міру ў сучасным грамадстве”, тэст-віктарына, конкурс чытальнікаў.

У першай секцыі ўдзельнічалі пераможцы алімпіяды, якія праводзіліся ў ВНУ, з ліку замежных слухачоў, што вучацца на падрыхтоўчых факультэтах ці аддзяленнях. Пераможцам у гэтай секцыі стала дзяўчына з Кітаю — Шы Мэй, якая вучыцца на факультэце дауніверсітэцкай адукацыі ў БДУ. Дарэчы, на конкурсе чытальнікаў яна выканала верш Канстанціна Сіманава “Чакай мяне” з такім майстэрствам і пачуццём, што некаторыя ў зале плакалі.

У другой секцыі ўдзельнічалі пераможцы алімпіяды ВНУ з ліку замежных студэнтаў і магістрантаў, якія вучацца на філалагічных факультэтах, а пераможцам стаў Лі Юн Ян (Кітай) з Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта.

У працы трэцяй секцыі пры-



малі ўдзел пераможцы алімпіяды ВНУ са студэнтаў і магістрантаў нефілалагічных спецыяльнасцей. Першае месца заняў Лю Сінь (Кітай), навучэнец Белдзяржуніверсітэта.

Першае месца ў чацвёртай секцыі, дзе былі пераможцы алімпіяды ВНУ з ліку рускамоўных замежных студэнтаў і магістрантаў, атрымала Геаргана Санарджыева (Балгарыя), студэнтка Белдзяржуніверсітэта.

На выставе творчых работ, праведзенай падчас мерапрыемства, былі прадстаўлены малюнкi, карціны, плакаты, узоры нацыянальнай вопраткі, прадметы нацыянальнай культуры. Гран-пры за высокі інтэлектуальны ўзровень творчай работы прысуджаны Буй Тхі Біх Тху, студэнтцы факультэта міжна-

родных адносін Белдзяржуніверсітэта. Усе ўдзельнікі атрымалі дыпламы, а пераможцы былі ўзнагароджаны каштоўнымі прызамі. Сваімі думкамі і пачуццямі дзяўчаты і хлопцы абменьваліся на дыскатэцы, арганізаванай спецыяльна для іх.

На семінары з удзелам выкладчыкаў з усіх ВНУ-ўдзельніц, які праходзіў паралельна з мерапрыемствам, разглядаліся пытанні, прысвечаныя распрацоўцы і стварэнню адзінай вучэбна-нармаўнай базы па рускай мове як замежнай, вынаходзіліся адзіныя умовы прыёму замежных студэнтаў на навучанне ў ВНУ Беларусі і інш.

Пры закрыцці мерапрыемства быў арганізаваны канцэрт, у якім прымалі ўдзел замежныя студэнты медуніверсітэта,

Белдзяржуніверсітэта, Ваеннай акадэміі, Беларускай акадэміі музыкі.

Хочацца адзначыць, што хаця “Дні рускай мовы і беларускай культуры” праводзіліся першы раз, але водгукі былі самымі лепшымі як з боку саміх студэнтаў, так і з боку выкладчыкаў. Дый не дзіўна: арганізацыя мерапрыемства была на самым вышэйшым узроўні, а Беларускае дзяржаўнае ўніверсітэт выступіў адзінай сям’ёй, здольнай сумесна вырашаць усе пытанні.

Лідзія СЕМЯНKOVA,
студэнтка I курса
факультэта журналістыкі
Фотаздымкі
Генадзя КРАСКОЎСКАГА

ВЫСТАВЫ

Тыдзень кітайскай культуры

У красавіку ў інтэрнаце № 5 прайшоў тыдзень кітайскай культуры. 14—15 красавіка інтэрнацкая чытальня ператварылася ў выставку цароўнага свету Усходу. Тут можна было ўбачыць прадметы культуры і побыту кітайскага народа: вялікія чырвоныя ліхтары з кітайскімі іерогліфамі, першы кампас (яго, як вядома, вынайшлі кітайцы), маскі пекінскай оперы, шаўковыя хустачкі і футаральчыкі для ламады, кітайскія палачкі, бранзалеты, вееры, каралі і шмат іншых рэчаў. Сцены чытальні былі ўпрыгожаны малюнкамі, выкананымі на рысавай паперы.

Скончыліся ўсе мерапрыемствы заключнай вечарынай, на якую атрымалі запрашэнне ўсе выкладчыкі факультэта дауніверсітэцкай адукацыі. Сёлета на факультэце навучаюцца больш за 40 кітайскіх грамадзян, многія з іх паказалі свае та-

ленты на вечарыне. Самая маладая перакладчыца Лі Мінья чытала вершы на роднай мове. Тое, што і нашыя студэнты могуць авалодаць складанай кітайскай мовай, прадэманстравалі слухач ФДА Алег Мікуцін, які чытаў вершы па-кітайску. Старшыня кітайскага зямляцтва Лян Цзін выканала песню “Зімовы сон” па-руску. Дзяўчаты-кітайкі выканалі народны танец “Сарамлівыя прыгажуні”. Скончылася вечарына ўручэннем прызоў і грамад: намесніца дэкана ФДА А.А. Фядзюнькіна ўручыла ўзнагароды Лян Цзін і Лі Мінья, а таксама Ма Чжэнь за дапамогу ў арганізацыі выставы і Чжан Жан Сяну за выкананне песень.

Настасся ЗАНЬКО,
слухачка факультэта дауніверсітэцкай адукацыі БДУ
Фотаздымак Аляксандра СНАПКА



ГОСЦІ

Вайна не знішчыла жадання вучыцца



Сустрэчы з ветэранамі напярэдадні Дня Перамогі сталі ў нашым універсітэце ўжо добрай традыцыяй. 6 мая на факультэт дауніверсітэцкай адукацыі прыйшла Ніна Андрэеўна Палавінкіна. Ніна Андрэеўна была партызанкай 11-й Быхаўскай брыгады, на факультэце працавала з 1965 па 1991 г.

Вайна заспела яе 16-гадовай дзяўчынкай. І сама Ніна Андрэеўна, і яе брат сышлі ў партызаны. У атрадзе яна запісвала і размнажала зводкі Саўінфармбюро.

Вайна не знішчыла ў ёй жаданне вучыцца. Ніна Андрэеўна прайшла пешшу 60 км, каб па-

даць дакументы ў педагагічны інстытут у Магілёве. Пасля яго заканчэння стала выкладчыцай, з 43 гадоў сваёй педагагічнай кар’еры 25 адпрацавала на ФДА.

Ніна Андрэеўна ўдзельнікі сустрэчы прысвяцілі вершы і зрабілі падарункі. Шкада, што такія сустрэчы адбываюцца рэдка, а ветэранаў з кожным годам становіцца ўсё менш...

Настасся ЗАНЬКО,
слухачка падрыхтоўчага аддзялення для
беларускіх грамадзян ФДА
Фотаздымак Аляксандра СНАПКА



Хтосьці гуляе ў казіно, а хтосьці — ідзе ў навуку

У апошні час стала модным такое выказванне, як “залатая моладзь”. Ёсць выказванне “залатыя рукі”. Але калі чалавек здольны мысліць (і мысліць нестандартна), да яго інтэлекту не прымяняюць эпітэт “залаты”. Ды і тыя, хто ідзе ў навуку, у нас рэдка асацыіруюцца з паспяховымі ў матэрыяльным плане людзьмі. Хутчэй наопацы іх уяўленні стандартныя: гэта людзі, якія стараюцца схваціць ад знешняга свету за сваімі прыборамі і формуламі. Тым не менш, у наш час, калі ўсё больш папулярнай становіцца вышэйшая адукацыя, да моладзі, якая выйшла свае незвычайныя здольнасці яшчэ ў школе, увага вельмі пільная. Ужо са школьнай парты яны пачынаюць удзельнічаць у розных алімпіадах, дзе займаюць прызавыя месцы, потым яны без праблем трапляюць у вышэйшую навучальную ўстанову, дзе знаходзяць навуковага кіраўніка, а там — і ў навуку. У навуку, з якой раней многія ўцякалі гандляваць. Сяргей Жукойскі два гады таму скончыў фізічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сёння ён аспірант Інстытута малекулярнай і атамнай фізікі Акадэміі навук. Працягвае падтрымліваць сувязі з кафедрай тэарэтычнай фізікі БДУ. Яго кандыдацкая дысертацыя на тэму “Распаўсюджванне электрамагнітных хваляў у фрактальных слаістых асяроддзях” практычна закончана. Займаецца ён опыткай шматслойных структур. Прыклады шматслойных структур — гэта пакрыцці для манітораў камп’ютэраў і лінзы ў фотаапаратах і г.д. Яму гэта цікава. Ён толькі што прыйшоў у навуку і сыходзіць адтуль не збіраецца. “І ў цябе ўсё пачыналася з “бяскрыўдных” школьных алімпіадаў?” — пытаецца ў Сяргея.



— Алімпіады былі і па матэматыцы, і па фізіцы. І спачатку — больш па матэматыцы. У дзесятым класе я зразумеў дзве рэчы. Па-першае, што фізіка мяне цікавіць больш, чым матэматыка: можа быць, тым, што яна больш звязана з навакольным светам, больш канкрэтна, больш прадметна. Па-другое, што мне больш падабаюцца не алімпіады, а турніры. Алімпіада — гэта, напрыклад, даецца чатыры гадзіны і некалькі задач, натуральна больш цяжкіх, чым у школе, і высвятляецца, хто лепш і хутчэй іх рашае. Турнір — гэта іншае: там даецца семнаццаць хутчэй праблем, чым задач, і каманда іх даследуе на працягу некалькіх месяцаў, а потым рыхтуе навуковы даклад. Я зразумеў, што даследчая работа мяне цікавіць больш, чым алімпіады. Два гады я ўдзельнічаў у турнірах. Першы год мы з камандай дайшлі да рэспубліканскага фіналу, а на другі год паехалі на міжнародны турнір і там узялі другое месца. Пасля гэтага ва ўніверсітэце тыя выкладчыкі, якія былі нашымі кіраўнікамі на турнірах, ужо не пераставалі нам цікавіцца. Я выбраў фізічны факультэт. Мне здаецца, што фізічны факультэт з усіх факультэтаў найбольш блізка да чыстай навукі.

— Чаму менавіта фізічны?

— Напрыклад, радыёфізічны, не гаворачы ўжо аб прыкладной матэматыцы, арыенціруе ў першую чаргу на прыкладное прымяненне ведаў. Гэта значыць, чалавек ужо на курсе другім —

трэцім знаходзіць сабе працу, якой прысвечвае амаль увесь вольны час. Вучоба становіцца дастаткова другароднай. Фізфак жа захаваў нейкую акадэмічнасць. Канечне, ёсць і тут студэнты, якія сталі ў чаргу па дыплом, канечне, ёсць студэнты, якія імкнуцца больш працаваць, чым вучыцца. Але якраз на фізфак, калі ёсць вялікае жаданне, пазнаёмяцца і з універсітэцкімі прафесарамі і навукоўцамі, што займаюцца даследаваннямі, да якіх ёсць цікавасць у студэнта, і звязуць пры нагодзе з акадэміяй, як гэта было ў мяне. Таму ў гэтым плане фізфак добры для чалавека, які вырашыў пайсці ў навуку. Мяне больш прывабліваюць пытанні фундаментальныя.

— У такім выпадку да гуманітарных факультэтаў і навук ты ставішся яшчэ больш насцярожана?

— Мабыць, гэта дрэнна для навукоўца, але я стараюся не ўкладваць у слова “прыродазнаўчая навука” тыя безумоўна станоўчыя каштоўнасці нагрукі, як гэта было модна ў савецкі час: навуковы — значыць, добры, а ненавуковы — лепш гэта выкінуць. Ёсць навука, і ёсць нешта іншае. І мастацтва гэтак сама патрэбна людзям, як навука, і гаварыць, што навука — гэта лепш, чым мастацтва, нельга. Проста некаму бліжэй адно, а камусьці — іншае.

Аднак гуманітарныя навукі больш схільныя да нейкіх кан’юктурных, сацыяльных запатрабаванняў. У дакладнай навуцы таксама ёсць мода, таксама ёсць ней-

кія тэндэнцыі, што гэта раз прэстыжна, а гэта — не вельмі. Але ў прыродазнаўчых гэтага менш. Дый гуманітарныя — гэта тое, што звязана з чалавекам. А чалавека, на жаль, пакуль навука апісвае дрэнна. Яна пра яго нічога толкам не ведае, не гаворачы пра тое, каб ведаць заканамернасці яго мыслення і дзеянняў. У асноўным — гэта нешта апісальнае...

Чалавек складаней... Пачнем з таго, што і фізіка будову свету не вывучае як такую: фізіка вывучае мадэлі, дастаткова простыя мадэлі, якія ў той або іншай ступені адпавядаюць нашай будове свету. Па вялікім рахунку, я лічу, што ўнутраны свет чалавека больш складаны, чым свет знешні. У крайнім выпадку, свет знешні мы можам аб’ектыўна назіраць, а свет унутраны аб’ектыўна назіраць нельга ніяк, таму што ён усё ж унутры. Назіраць мой унутраны свет могуць толькі я, нехта іншы назіраць яго не можа. І паўстае пытанне: якімі прыборамі яго вымяраць? Ніякімі.

Тым не менш, я вельмі захапляюся філасофіяй. Праўда, на аматарскім узроўні. Без гэтага складана зразумець, што значыць тое або іншае адкрыццё. Фізіка, як і любая іншая навука, абавязана на філасофію нейкімі сваімі асновамі, нейкімі стратэгіямі даследавання. Навуковая карціна свету бярэ пачатак у нейкім светапоглядзе, і гэты светапогляд каранямі ідзе ўсё роўна ў філасофію. Напрыклад, законы ўпарадкавання. Што такое ўпарад-

каванне і неўпарадкаванне, незразумела: ці гэта характарыстыка свету, ці гэта характарыстыка нашага пра яго ўяўлення, ці гэта мы поўнасю прыносім гэтае ўпарадкаванне і неўпарадкаванне ў свет? Зноў-такі, крыху ўдаючыся ў фантастыку: калі мы глядзім на паверхню планеты і спрабуем вызначыць, насяляюць яе разумныя істоты ці не насяляюць, мы шукаем нейкія прыкметы ўпарадкавання. А калі мы на нешта глядзім і спрабуем вызначыць, жывое гэта ці нежывое, мы, наадварот, шукаем выпадковыя, спонтанныя, самаадвольныя паводзіны: камень — гэта нешта нежывое, а вось калі ён ляціць і здольны праявіць самастойна нейкую выпадковасць, напрыклад, рабіць зігзагі, значыць, ён жывы.

Не навука вывучае філасофію, а філасофія — навуку.

— Любая навука: і прыродазнаўчая, і гуманітарная — прадугледжвае дапытлівасць. А дапытлівасць часам вельмі небяспечная рэч. Табе так не здаецца?

— Безумоўна. Небяспечная ў многіх выпадках. Напрыклад, дапытлівая Марыя Складоўская-Кюры памерла ад прамянявай хваробы. Але чалавечая натура так арганізавана. Некаторых яна прымушае ганяць на машынах уначы, спаборнічаць адзін з адным і адчуваць азарт, некаторых яна прымушае гуляць у казіно і прайграваць вялікія грошы, а некаторых — займацца навукай.

— І як ты ставішся да тых, хто ганяе ўначы на ма-

шынах і прайграе вялікія грошы?

— Нейтральна зусім. Чым бы дзіця ні цешылася, толькі б не вешалася. Чалавек сам вырашае, чым яму займацца, і сам адказвае за тое, што ён вырашае.

— Як ты ўяўляеш сваё будучае? Апошнім часам стала модна гаварыць пра кар’еру і заробак. Цябе не мучаюць “кар’ерныя пытанні”?

— Калі грошы зарабляць, то для чаго? Калі кар’еру рабіць, то для чаго? Канечне, прыемна, і ўсё ў жыцці патрэбна, аднак калі нешта становіцца самамэтай, то нічога добрага з гэтага не атрымаецца. Калі мазгі трэніраваныя, то ў чалавека менш шанцаў прапасці. Ён можа займацца зусім рознымі справамі.

Калі думаць у тэрмінах кар’ернага росту, то пасля абароны кандыдацкай дысертацыі трэба працягваць займацца даследаваннямі. У ідэале, добра было б куды-небудзь з’ездзіць, напрыклад, у вядучую замежную лабараторыю і паглядзець, чым там займаюцца людзі.

Навуковец і “жалезная заслона” — рэчы несумяшчальныя абсалютна. Навука — з’ява агульначалавечая. Каб мець магчымасць развівацца, трэба знаёміцца з тым, чым людзі займаюцца ва ўсім свеце. Для гэтага трэба ездзіць на канферэнцыі, ездзіць стажыравацца. Нядрэнна было б з’ездзіць куды-небудзь папрацаваць.

Што датычыць варыянтаў з’ехаць назаўсёды, спальваючы масты тут, мне б не хацелася. Мне вельмі дарагія

тыя людзі, якім я абавязаны тым, кім зараз з’яўляюся. Мне вельмі дарагія навуковыя сувязі тут. Ісці ў аспірантуру, займацца навукай, каб потым недзе мыць посуд?.. Можна быць, нейкая фінансавая сітуацыя прымусяць мяне думаць іначай, але пакуль я думаю гэтак.

— Ці падабаецца табе разам з навукай дзейнасць яшчэ і выкладаць? За-раз ты выкладаеш?

— Чытаю лекцыі па праграмаванні і мадэліраванні фізічных працэсаў. 20–25 лекцый ужо прачытаў.

Але працаваць у школе ніколі не хацелася, хоць маці выкладае ў школе інфарматыку. Праца ў школе — гэта яшчэ і выхаваўчая работа, а я гэта рабіць толкам не магу. У мяне атрымліваецца нешта рабіць з людзьмі, якія “самі хочуць”, а што рабіць з людзьмі, якія “самі не хочуць”, не ведаю. Дый гэта супярэчыць маім перакананням: я лічу, што сіла ў ішчасце нікога заганаць нельга.

— Як складваецца твой рабочы дзень? У які час лягчы за ўсё прыходзяць новыя ідэі?

— Адзін з найлепшых бакў навукі, як і любой творчасці, заключаецца ў тым, што гэтым нельга займацца паводле раскладу.

Абдумванне навуковых задач ідзе пастаянна. Бывае, што рашэнне знаходзіш раптоўна, бывае — вечарам, а бывае, што і ноччу ўстаў і запісаў формулу.

Ганна ЛАГУН
Фотаздымак
Святланы ГАЛКІНАЙ

Адпачыць за кошт прафкама

Хто з нас не марыў адпачыць ля мора? Праўда, рэчаіснасць прымушае часцей задумвацца пра іншыя праблемы...

А між тым, магчыма, адпачыць і палячыцца (нават каля мора) ажыццяўляльна. Камісія па аздараўленні супрацоўнікаў і студэнтаў працуе ў БДУ з 1998 г. Да нас могуць звяртацца ўсе работнікі і навучэнцы ўніверсітэта і яго структурных падраздзяленняў. У нас ёсць пуцёўкі для лячэння дарослых, дзяцей школьнага ўзросту і падлеткаў, дашкалятаў з мамамі і — у парадку выключэння — працуючых пенсіянераў.

Дзіцячыя санаторыі "Нёман-72", "Свіслач", "Случ", "Дружба", "Сонейка", санаторый маці і дзіцяці "Беларусачка", пансіянаты з лячэннем "Нарачанскі бераг", "Спадарожнік", "Журавушка", "Лясныя азёры", "Свіцязь", санаторна-аздараўленчыя комплексы "Энергетык", "Прыазёрны", "Юнацтва", санаторый-прафілакторый "Гарадзішча" і больш за 20 санаторыяў для лячэння захворван-

няў сардэчна-сасудзістай і нервовай сістэмаў, органаў дыхання і стрававання, апорна-рухальнай сістэмы і гінекалагічных — усе яны функцыянуюць круглы год. Некаторыя санаторыі ажыццяўляюць рэабілітацыю хворых пасля інфаркту, інсульту і цяжкіх поласцевых аперацый. Дзейнічае аддзяленне водагразелячэння Рэспубліканскага цэнтра радыяцыйнай медыцыны. А на беразе Чорнага мора размяшчаюцца санаторыі "Беларусь" (у Сочы і Місхоры) і "Белая Русь" (у Туапсе).

Што ж датычыць магчымасці палячыцца, дык у 2003 г. камісія па аздараўленні выдала 208 пуцёвак (без уліку пуцёвак, выдадзеных асобам, што пацярпелі ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС). У першым квартале выдадзена 39 пуцёвак, у другім — 60, у трэцім — 65, а ў чацвёртым — 44 пуцёўкі. Курсоўкі ў вадальчэбніцы з агульнай колькасці пуцёвак склалі 16 штук, пуцёўкі ў дзіцячыя санаторыі — 22 і ў санаторый маці і дзіцяці — 9.

Па катэгорыях пуцёўкі былі размеркаваны так: прафесарска-выкладчыцкі састаў — 58 шт., гаспадарча-абслугоўваючы персанал — 42 шт., вучэбна-дапаможны персанал — 28 шт., апарат кіравання — 27 шт., навуковыя супрацоўнікі — 20 шт., дзеці — 27 шт., пенсіянеры — 6 шт.

Колькі ж далочвалі супрацоўнікі за пуцёўкі? Бясplatна былі выданыя 23 пуцёўкі (дзіцячыя санаторыі), 10 % кошту пуцёвак далочвалі 24,5 % супрацоўнікаў, 15—25 % далочвалі 47 % супрацоўнікаў. Нехта далочваў 5 %, а хтосьці — 70 % кошту пуцёўкі: памер даплаты вызначаўся ў залежнасці ад даходу супрацоўніка за два папярэднія месяцы.

Я.П. ТУРОМША,
намеснік старшыні камісіі
па аздараўленні
супрацоўнікаў БДУ,
І.Я. КУЗЬМЯНKOBA,
казначэй камісіі

Барды на філфаку

14—15 красавіка ў актавай зале філалагічнага факультэта прайшоў фестываль аўтарскай песні "Фэст А", арганізаваны ўпраўленнем па справах культуры БДУ. Жадаючыя ўдзельнічаць у мерапрыемстве загадзя прайшлі конкурсны адбор, які і вызначыў будучых удзельнікаў фестывалю.

Фестываль па традыцыі праходзіць кожны год і гасцінна адчыняе дзверы перад усімі аматарамі аўтарскай песні. У першым туры, які праходзіў 14 красавіка, адбыўся гала-канцэрт. У намінацыі "Надзея" дыпламам першай ступені была ўзнагароджана Марыя Дудкіна за песню "Такая ж", а Кацярына і Марыя Цярэшчанкі за песню "Пакуль я пакутую" па аднагалосным рашэнні журы за выдатныя вакальныя даныя атрымалі дыплом першай ступені ў намінацыі "Выканаўца". Цімафей Скарэнка, студэнт Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, за песню "Жустына" атрымаў першы дыплом у намінацыі "Аўтар-выканаўца". Хацелася б адзначыць, што былі створаны спецыяльныя намінацыі. Напрыклад, у намінацыі за артыстызм перамог Дзмітрый Колдун, які выканаў песню "Памідорчык", Марыя Лайкова атрымала прыз "За найлепшую паэзію", а "Сімпатыя глядачоў" дасталася групе "Буги-вуги кожны

дзень" за песню "Марцовы кот". На жаль, спецыяльны прыз за музычную кампазіцыю журы нікому не прысудзіла.

Узнагароджаны канкурсанты былі не толькі дыпламамі, але і каштоўнымі падарункамі: некалькі гітар, камплектаў струн, фотаапаратаў, кепак, маек, рамянёў знайшлі сваіх уладальнікаў. Многія з пераможцаў і ўдзельнікаў — прыхільнікі "Клуба аўтарскай песні БДУ", які ўзначальвае Аляксей Нежавец. Дарэчы, клуб рэгулярна арганізуе канцэрты аўтараў-выканаўцаў і гасцінна вітае ўсіх, хто жадае навучыцца граць на гітары ці проста прыемна бавіць час у добрай кампаніі.

Другі, заключны тур фестывалю праходзіў 15 красавіка. Падчас яго адбыўся канцэрт, на якім перад перапоўненай залай выступалі лаўрэаты-дыпламанты, ганаровыя госці, члены журы.

Хочацца дадаць, што такія фестывалі са-дзейнічаюць раскрыццю новых талентаў, дараванняў у галіне аўтарскай песні, папулярны-зуюць яе, спрыяюць творчаму росту аўтараў і выканаўцаў.

Лідзія СЕМЯНKOBA,
студэнтка І курса факультэта журналістыкі

Хору «Родніца» — 25

Мы звякліся бачыць іх строгімі выкладчыкамі, што распяваюць нам пра тэорыю імавернасці, хімічныя працэсы ці нешта іншае. Але за прафесарскай строгацю хаваецца ўзнёслая душа. Душа, якая спявае...

Пры канцы красавіка адбыўся канцэрт, прысвечаны 25-годдзю народнага хору БДУ "Родніца". Поўная глядачоў актавая зала ліцыз БДУ сведчыла, што калектыў за гэтыя гады набыў мноства прыхільнікаў і заваяваў не адно сэрца.

Канцэрт стаў сапраўдным святам не толькі для юбіляраў, але і для ўсіх прысутных. Харысты дарылі свае песні і атрымлівалі ў падарунак кветкі і віншаванні. Павіншаваў хор рэктар нашага ўніверсітэта В.І. Стражаў, начальнік упраўлення па справах культуры БДУ У.М. Макаравіч, вакальная група "Vox", сябры хору з Нарвегіі (яны прыехалі ў нашу краіну менавіта на юбілей), былыя ўдзельнікі калектыву, што цяпер жывуць у розных кутках свету. "Нам было вельмі прыемна бачыць нашых сяброў і прыхільнікаў у зале, дарыць ім самае дарагое, што ў нас ёсць, — песні", — узначыла ўдзельніца "Родніцы" з першых дзён існавання Рэгіна Антонаўна Міхайлава.

Пачыналася ўсё ў далёкім 1977 годзе. Менавіта тады выкладчыкі фізічнага факультэта зладзілі свой хор. Ідэя спадабалася тагачаснаму рэктару ўніверсітэта У.А. Беламу: ён вельмі спрыяў таму, каб калектыў набыў агульнаўніверсітэцкі маштаб. Так з'явілася "Родніца".

За 25 гадоў існавання ў складзе хору перабывала каля 80 чалавек. Сёння тут 35 удзельнікаў — дацэнтаў і прафесараў, выкладчыкаў фізічнага, хімічнага, географічнага, біялагічнага, філалагічнага факультэтаў. Ёсць тут загадчыца аспірантуры, загадчыкі лабараторый, лабаранты... Кіруе хорам Уладзімір Кузьміч Зяневіч.

Удзельнікі хору могуць не толькі спяваць і займацца навукай. Т. Кошчава, напрыклад, сама піша музыку, а кіраўнік хору робіць апрацоўкі. У рэпертуары калектыву апраца беларускіх народных песень ёсць таксама рускія і ўкраінскія, грузінскія, польскія і нават нарвежскія. Ёсць у хору ўлюбёная песня — "Сівы конь бяжыць...", сумны напамін пра тых удзельнікаў калектыву, якіх ужо няма...

Творчы шлях калектыву пралягаў не толькі па многіх кутках роднай краіны, але і па-за яе межамі. Хор аб'ехаў з канцэртамі Магілёўшчыну, Гродзеншчыну, Віцебшчыну, Случчыну. Артысты пабывалі ў Ерэване, Тбілісі, выступалі ў Украіне, Польшчы, Нарвегіі. Сёння "Родніца" прымае ўдзел ва ўсіх святочных канцэртах Мінска, выступае ў ваенных часцях, дамах састарэлых, калгасах, ладзіць канцэрты для ветэранаў і г.д.

Сваімі пранікнёнымі спевамі "Родніца" заваёўвала сэрцы не толькі шматлікіх слухачоў, але і членаў журы розных конкурсаў і фестывалю, лаўрэатам якіх яна была. А ў 1985 г. калектыў было нададзена ганаровае званне народнага хору нашай краіны.

Будзем спадзявацца, што 25 — гэта толькі пачатак. Пачатак новага перыяду творчасці, пачатак новай узнёслай песні...

Дар'я РЭВА,
студэнтка факультэта журналістыкі

Выстава, поўная энергіі і аптымізму

Да Дня сям'і, які адзначаўся 15 мая, Саюз жанчын БДУ арганізаваў выставу пад назвай "Свет творчасці — свет уяўлення": сёлета яна была юбілейнай — пятай па ліку. Дэвізам мерапрыемства стала азначэнне "Мой цёплы дом". Асноўнымі экспанатамі былі "побытавыя дробязі": малюнкi, вышыўкі, сувеніры, адкрыткі і разнастайныя вырабы, — якія акружаюць нас у паўсядзённым жыцці і без якіх яно было б сумным і не-

выразным. Усе работы выкананы сваімі рукамі і адчуваецца, што яны нясуць у сабе частку душ аўтараў.

Прадстаўлены на выставе былі і вырабы, што ўжо сталі сямейнай традыцыяй, як, напрыклад, работы дэкана хімічнага факультэта БДУ Генадзя Аляксеевіча Браніцкага і яго ўнучкі Аляксандры Канончанка.

У сёлётай выставе ўдзельнічалі больш за 20 чалавек — ад дзяцей да сапраўдных




майстроў, прызнаных не толькі ў нашай краіне, але і па-за яе межамі. Асабліва хочацца адзначыць Наталлю Фёдаруўну Бортнік з яе шэдэўрамі з сукна (яна робіць з гэтай тканіны домікі-сумачкі, домікі-грэлкі, камізэлькі), Маргарыту Барысаўну Жук з цудоўнай калекцыяй паштовак,

таго ж Генадзя Аляксеевіча Браніцкага і яго паслядоўніцу Наталлю Якаўлеўну Зінчанка, што выставілі на ўсеагульны агляд свае "жывыя малюнкi", і Данііла Леанідавіча Тварановіча-Сеўрука, у якога на выставе было 5 арыгінальных скульптур з дрэва.

Арганізатар выставы Валянціна Міхайлаўна Карчэўская распавяла: "Нашы аўтары мяняюцца. Хтосьці выстаўляе свае работы кожны год, а для кагосьці 2004-ы стаў дэбютным, таму выстава заўсёды прымае новы воблік". У гэты ж раз, адзначалі наведвальнікі, яна атрымалася рознакаляровай, пёстрай і яркай, а галоўнае, жыццесцвярдзальнай, поўнай сіл, энергіі і аптымізму.

Вікторыя КРЫВЕЦКАЯ,
Рэгіна ФРАНЦКЕВІЧ
Фотаздымак
Генадзя КРАСКОЎСКАГА



ВЕЧАРЫНЫ

Увесь свет п'е "Рускі чай"

На пачатку мая на факультэце дауніверсітэцкай адукацыі прайшла традыцыйная вечарына-акцыя "Рускі чай". Гэтая вечарына ладзіцца пры канцы кожнага навучальнага года для замежнага аддзялення факультэта. Сёлета тут навучаліся каля 100 студэнтаў з 24 краін свету: Іспаніі, Кітая, Японіі, Нігерыі, Сірыі, В'етнама, Лівіі, Эфіопіі, Ганы, Афганістана, Ірданіі, ЗША, Ірака, Ірана, Турцыі, Кіпра, Пакістана і інш.

Вечарына "Рускі чай" рыхтуецца куратарамі вучэбных груп, каардынатарамі па выхавальнай рабоце і з'яўляецца выніковым мерапрыемствам, якое

паказвае вынікі, якіх дамагліся студэнты за год навучання. Сёлета ўсіх здзівілі дзячаты з Кітая: упершыню за ўсю гісторыю "Рускага чаю" яны выканалі песню па-беларуску.

Удзельнікі вечарыны часта прыходзяць у сваіх нацыянальных строях, выконваюць народныя танцы і песні на родных мовах. Здаецца, што ўсе краіны свету сабраліся ў адным месцы і наладзілі свята!

Кожная вечарына мае сюрпрызы і для саміх студэнтаў: арганізатары запрашаюць беларускія вакальныя і танцавальныя калектывы, што дазваляе гасцям далучыцца да на-

шай культуры. Самыя актыўныя студэнты, якія прымаюць чынны ўдзел у жыцці факультэта і ўніверсітэта, гарадскіх і рэспубліканскіх мерапрыемствах, атрымліваюць узнгароды.

Сёлета "Рускі чай" быў прысвечаны 60-годдзю вызвалення Беларусі, таму на свята былі запрошаны вэтэраны працы, якія раней працавалі на факультэце. Пасля вечарыны адбылася дыскусія.

Настасся БЕСПРАЗВАННАЯ
Фотаздымак
Аляксандра СНАПКА



НЕ ПРАМІНІЦЕ!

Бібліятэка БДУ запрашае

Напярэдадні святкавання 60-годдзя з дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў Фундаментальная бібліятэка запрашае наведаць кніжныя выставы і агляды, прысвечаныя гэтай знамянальнай даче.

Кніжная выстава да 60-годдзя вызвалення Мінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў "Гэты дзень мы набліжалі як маглi!" (вул. Маскоўская, 15, чытальная зала бібліятэкі факультэта журналістыкі) — 16—30 чэрвеня;

Выстава кніг "Вайна і перамога Васіля Быкава" (вул. Маскоўская, 15, чытальная зала бібліятэкі факультэта журналістыкі) — 16—30 чэрвеня;

Кніжная выстава да 80-годдзя В.Быкава і 60-годдзя з дня вызвалення Беларусі "Бязлітасная праўда аб мінулай вайне" (вул. К. Маркса, 31, абанемент бібліятэкі філалагічнага і філасофска-эканамічнага факультэтаў) — 19—26 чэрвеня;

Кніжная выстава "Не гасне памяць гэтых га-

доў" (вул. Маскоўская, 17, абанемент бібліятэкі юрыдычнага факультэта) — 25 чэрвеня;

Кніжная выстава да 30-годдзя з дня прысваення Мінску ганаровага звання горада-героя "Мой горад герой-патрыёт" (вул. К. Маркса, 31, абанемент бібліятэкі філалагічнага і філасофска-эканамічнага факультэтаў) — 26 чэрвеня — 6 ліпеня;

Кніжная выстава да 60-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў "Шлях да перамогі" (прасп. Ф. Скарыны, 4, галоўны корпус, 2 паверх, абанемент навуковай і мастацкай літаратуры) — 28—30 чэрвеня;

Кніжная выстава да 60-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў "Вялікая радасць, вялікі боль" (прасп. Ф. Скарыны, 4, галоўны корпус, 2 паверх, аддзел рэдкай і каштоўнай кнігі) — 1—31 ліпеня.

Л.І. ЯНКОВІЧ,
загадчыца аддзела
гуманітарна-асветніцкай работы ФБ БДУ

УСПАМІНЫ

Гістарычны факультэт вачыма студэнта 70—80-х

У сувязі з 70-гадовым юбілеем гістарычнага факультэта БДУ ў 2004 г., напэўна, будзе сказана нямала цёплых слоў. Вядома, будучы радасныя сустрэчы выпускнікоў мінулых гадоў.

Гэтыя нататкі, вылікаваныя перад юбілейнымі ўспамінамі, не прэтэндуюць на вычарпальную паўнату і навуковую аб'ектыўнасць. Іх напісаў былы студэнт гістфака, які навучаўся там пры канцы 70-х — на пачатку 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Магчыма, у нейкай ступені нататкі ўзаскрэсяць высокі дух гістарычнай супольнасці тых незабыўных гадоў. Для аўтара гэтых радкоў уваходжанне ў гэтую супольнасць адбылося ў 1977 г.

У той час гістфак займаў 5-ы і 6-ы паверхі галоўнага корпуса БДУ. Аўтарытэт факультэта быў вельмі высокім: конкурс прыступлення перавышаў 12 чалавек на месца. У тую гаду на гістфаку рыхтавалі спецыялістаў па гісторыі, філасофіі і эканоміцы. Самы вялікі набор быў на аддзяленне гісторыі.

Адным з першых яскравых уражанняў студэнтаў-першакурснікаў быў Музей гісторыі БДУ, які размяшчаўся ў левым крыле пятага паверха, непадалёк ад дэканата. У снежні 77-га тагачас-

ны рэктар У.М. Сікорскі зрабіў рашучыя крокі па мадэрнізацыі музея і павышэнні яго статусу. У музейнай экспазіцыі былі паказаны вынікі шматгадовых археалагічных раскопак, старажытныя і сучасныя манеты, фалерыстыка, геральдычныя экспанаты, велізарны фатаграфічны матэрыял, прадметы вясковага побыту, а таксама асабістыя рэчы выдатных выпускнікоў.

На той час гісторыя факультэта налічвала пяты дзесятак гадоў, былі назапашаны каштоўныя традыцыі: праводзіліся нефармальныя сустрэчы з выкладчыкамі — вэтэранамі вайны, былымі выпускнікамі, штогод адбываліся навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці У.М. Перцава і М.М. Никольскага.

Цэнтрам усяго складанага ўніверсітэцкага жыцця быў дэкан. Пры канцы 70-х — на пачатку 80-х на пасадзе дэкана працавала Іраіда Восіпаўна Царук. Пры ёй вялікая ўвага ў жыцці факультэта надавалася ўдасканаленню студэнцкага самакіравання. Старасты курсаў і акадэмічных груп мелі сур'ёзныя паўнамоцтвы. Да таго ж, стараста курса быў, як правіла, паўнапраўным членам вучонага савета факультэта. Нельга сказаць,

што студэнты баяліся дэкана, але ставіліся да яе з нязменным пацучэннем павагі і шанавання.

Першым выкладчыкам факультэта, пабачаным мной, стаў дацэнт (а сёння прафесар) археалогіі Эдуард Міхайлавіч Загарульскі. Археалогія тады, як і цяпер, чыталася на першым курсе. У многіх пакаленняў студэнтаў гістфака з летняй археалагічнай практыкай пасля заканчэння першага курса звязаны самыя цёплыя і вясёлыя ўспаміны. У якіх толькі запаведных мясцінах не пабывалі студэнты БДУ! А знойдзеныя ў зямлі рарытэты і рэчы далёкіх стагоддзяў з часам займалі сваё законнае месца ў Музеі гісторыі БДУ.

З выкладчыкаў факультэта мне запомніліся Леў Міхайлавіч Шнеерсон, Рыгор Маркавіч Трухноў, Гілер Маркавіч Ліўшыц, які быў двойчы доктарам — гістарычных і філасофскіх навук. Усевад Міхайлавіч Сікорскі застаўся ў памяці не аўтарам спісаных самой гісторыяй ва ўтыль падручнікаў, а цудоўным лектарам, майстрам вуснага слова.

Вельмі характэрнай асаблівасцю навуцальнага працэсу на гістарычным факультэце была вялікая колькасць гадзін, выдзеленых на вывучэнне лацінскай

мовы. Нездарма найважнейшай задачай вывучэння лацінскай мовы ў класічным універсітэце лічыцца фармаванне не толькі прафесійнай, але і агульнай культуры будучага спецыяліста-гісторыка, паглыбленне ведаў па гісторыі антычнасці, выпрацоўка эмацыянальна-каштоўнаснага стаўлення да падзеяў і людзей Старажытнага Рыма. Заняткі лацінскай мовай спрыялі развіццю рытарычных навыкаў, прывучалі выказваць свае думкі дакладна, ёмка і прыгожа. Сярод выкладчыкаў лацінскай мовы шырокай эрудыцыяй вылучалася Нінель Афінагенаўна Ганчарова — тады дацэнт, а цяпер прафесар філалогіі. Яна была аўтарам-складальнікам першага ў Беларусі падручніка лацінскай мовы, які выйшаў яскравым у 1970 г.

З юбілеем цябе, дарагі гістарычны факультэт! Віншую са святам усіх тваіх выкладчыкаў і студэнтаў, будучых абітурыентаў і выпускнікоў мінулых гадоў!

С.А. ПУЙМАН,
кандыдат педагагічных навук,
дацэнт БДУ,
выпускнік
гістарычнага факультэта

АБ'ЯВЫ

УСТАНОВА
БЕЛАРУСКАГА
ДЗЯРЖАўНАГА
УНІВЕРСІТЭТА
"НАЦЫЯНАЛЬНЫ
НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ
ЦЭНТР ПРЫКЛАДНЫХ
ПРАБЛЕМ МАТЭМАТЫКІ
І ІНФАРМАТЫКІ"

аб'яўляе конкурс
на замяшчэнне
вакантных пасадаў:

вядучы навуковы супрацоўнік НДЛ матэматычных метадаў абароны інфармацыі (1);
малодшы навуковы супрацоўнік НДЛ матэматычных метадаў абароны інфармацыі (1).
Тэрмін конкурсу — 1 месяц з дня апублікавання аб'явы.

Адрас: 220050, г.Мінск, прасп.Ф.Скарыны, 4, п.337, ННДЦ прыкладных праблем матэматыкі і інфарматыкі, тэл. 209-50-42.

ПАДПІСКА — 2004

Часопіс
"Веснік Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта"

Пачалася падпіска на перыядычныя выданні на другое паўгоддзе 2004 года. Падпісная цана на часопіс "Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта" па серыях наступная:

Серыя I — фізіка, матэматыка, інфарматыка (№ 3, верасень): індывідуальная (індэкс 74851) — 6740 р.;
індывідуальная (індэкс 748512) — 14191 р.
Серыя II — хімія, біялогія, геаграфія (№ 3, кастрычнік): індывідуальная (індэкс 74852) — 6740 р.;
ведамасная (індэкс 748522) — 14191 р.

Серыя III — гісторыя, філасофія, псіхалогія, паліталогія, са-

цыялогія, эканоміка, права (№ 2, ліпень, № 3, лістапад): індывідуальная (індэкс 74853) — 13490 р.;
ведамасная (індэкс 748532) — 28383 р.

Серыя IV — філалогія, журналістыка, педагогіка (№ 2, жнівень, № 3, снежань): індывідуальная (індэкс 74854) — 13490 р.;
ведамасная (індэкс 748542) — 28383 р.

Падпіска на часопіс "Веснік БДУ" можна ва ўсіх аддзяленнях сувязі Рэспублікі Беларусь.

Рэдакцыя
і рэдакцыі часопіса

Часопіс
для сацыёлагаў

Пачалася падпіска на перыядычныя выданні на другое паўгоддзе 2004 г.

Часопіс "Соцыялогія" — першае ў Рэспубліцы Беларусь перыядычнае выданне па пытаннях сацыялогіі. Выдаецца з кастрычніка 1997 г. Заснавальнік — Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт.

На старонках часопіса прадстаўлены тэарэтычныя, метадычныя, інфармацыйныя матэрыялы, звесткі пра вынікі прыкладных сацыялагічных даследаванняў, хроніка асноўных падзей навуковага сацыялагічнага жыцця, звесткі пра дысертацыі, абароненыя ў Беларусі па сацыялогіі. Спецыяльны раздзел прысвечана аспіранцкім даследаванням.

У ліку аўтараў часопіса — вядучыя сацыёлагі Беларусі, Расіі, Украіны, іншых краінаў СНД, а таксама ЗША, Германіі, Вялікабрытаніі, Аўстрыі, Польшчы ды інш.

Часопіс уключаны Прэзідыумам ВАК у лік выданняў для публікацыі дысертацыйных матэрыялаў. Выданне разлічана на чытачоў, якія спецыялізуюцца ў галіне сацыялогіі, а таксама сумежных галінах навукі: выкладчыкаў, навуковых супрацоўнікаў, аспірантаў, студэнтаў, спецыялістаў-практыкаў.

Перыядычнасць выхаду часопіса — 1 раз у квартал. Падпісны індэкс: для індывідуальнай падпіскі — 74932, для ведамаснай падпіскі — 00245.

Падпісная цана на часопіс на другое паўгоддзе 2004 г.: для індывідуальных падпісчыкаў — 12.720 руб. (1 экзэмпляр у квартал — 6360 руб.), для прадпрыемстваў і арганізацый — 29.776 руб. (1 экзэмпляр у квартал — 14.888 руб.).

Падпіска на часопіс "Соцыялогія" можна ва ўсіх аддзяленнях сувязі Рэспублікі Беларусь (паступленне ў продаж абмежавана).

Рэдакцыя часопіса

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт аб'яўляе прыём у аспірантуру на 2004 г.

З АДРЫВАМ АД ВЫТВОРЧАСЦІ ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ:

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ: матэматычны аналіз; дыферэнцыяльны ўраўненні; геаметрыя і тапалогія; матэматычная логіка, алгебра і тэорыя лікаў; вылічальная матэматыка; дыскрэтная матэматыка і матэматычная кібернетыка; механіка дэфармаванага цвёрдага цела;

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ: дыферэнцыяльны ўраўненні; тэорыя імавернасці і матэматычная статыстыка; вылічальная матэматыка; дыскрэтная матэматыка і матэматычная кібернетыка; матэматычнае і праграмае забеспячэнне ВМ, комплексаў і камп'ютарных сетак; тэарэтычныя асновы інфарматыкі; матэматычнае мадэліраванне, лікавыя метады і комплексы праграм; метады і сістэмы абароны інфармацыі;

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ: тэарэтычная фізіка; оптыка; фізіка кандэнсаванага стану; фізіка паўправаднікоў; цеплафізіка і тэарэтычная цеплатэхніка; фізіка атамнага ядра; лазерная фізіка; біяфізіка; прыборы і метады для вымярэння іанізаваных выпраменьванняў;

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І ЭЛЕКТРОНІКІ: прыборы і метады эксперыментальнай фізікі; радыёфізіка; фізічная электроніка; інфармацыйна-вымяральныя і кіруючыя сістэмы; сістэмны аналіз, кіраванне і апрацоўка інфармацыі; элементы і прылады ВТ і сістэм кіравання; цвёрдацельная электроніка, радыёэлектронныя кампаненты, мікра- і нанаэлектроніка на квантавых эфектах;

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ: неарганічная хімія; аналітычная хімія; арганічная хімія; фізічная хімія; высокамалекулярныя злучэнні; хімія высокай энергіі; хімія цвёрдага цела;

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ: біяхімія; мікрабіялогія; заалогія; фізіялогія; экалогія; генетыка; біятэхналогія;

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ: айчынная гісторыя; усеагульная гісторыя; этнаграфія, этналогія і антрапалогія; гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання;

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОД-

НЫХ АДНОСІН: гісторыя міжнародных адносін і знешняй палітыкі; сусветная эканоміка; міжнароднае права, еўрапейскае права;

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ: эканамічная тэорыя; эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай; матэматычныя і інструментальныя метады эканомікі;

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК: анталогія і тэорыя пазнання; сацыяльная філасофія; рэлігіязнаўства, філасофская антрапалогія, філасофія культуры; агульная псіхалогія, псіхалогія асобы, гісторыя псіхалогіі; медыцынская псіхалогія; сацыяльная псіхалогія; тэорыя, метадалогія і гісторыя сацыялогіі; сацыялогія культуры, духоўнага жыцця; сацыялогія кіравання;

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ: беларуская літаратура; руская літаратура; літаратура народаў краін замежжа (з указаннем канкрэтнай літаратуры); тэорыя літаратуры, тэксталогія; фалькларыстыка; беларуская мова; руская мова; славянскія мовы; тэорыя мовы; прыкладная і матэматычная лінгвістыка; тэорыя і метады навучання і выхавання (па галінах і ўзроўнях адукацыі);

ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІ-

СТЫКІ: журналістыка;

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ: тэорыя і гісторыя права і дзяржавы, гісторыя прававых вучэнняў; канстытуцыйнае права, муніцыпальнае права; грамадзянскае права, прадпрыймальніцкае права, сямейнае права, міжнароднае прыватнае права; працоўнае права, права сацыяльнага забеспячэння; прыродарэсурснае права, аграрнае права, экалагічнае права; кримінальнае права і криміналогія, кримінальна-выканаўчае права; кримінальны працэс, криміналістыка і судовая экспертыза, апэратыўна-вышуковая дзейнасць; адміністрацыйнае права, фінансавое права, інфармацыйнае права; грамадзянскі працэс, арбітражны працэс; тэорыя палітыкі, гісторыя і метадалогія палітычнай навукі; палітычныя інстытуты, этнапалітычная канфлікталогія, нацыянальныя і палітычныя працэсы і тэхналогіі; палітычныя праблемы міжнародных адносін і глабальнага развіцця;

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКІ І

ПРАБЛЕМ РАЗВІЦЦА АДУКАЦЫІ: агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі;

КАФЕДРА ФІЗЫКАВАННЯ: тэорыя і метадыка фізічнага выхавання, спартыўнай трэніроўкі, аздараўленчай і адаптыўнай фізічнай культуры;

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ: фізічная геаграфія і біягеаграфія, геаграфія глебаў і геахімія ландшафтаў; эканамічная, сацыяльная і палітычная геаграфія;

БЕЗ АДРЫВУ АД ВЫТВОРЧАСЦІ ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ:

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ: матэматычны аналіз;

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ: матэматычнае і праграмае забеспячэнне ВМ, комплексаў і камп'ютарных сетак; метады і сістэмы абароны інфармацыі;

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І ЭЛЕКТРОНІКІ: радыёфізіка; фізічная электроніка; сістэмны аналіз, кіраванне і апрацоўка інфармацыі;

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ: заалогія; біятэхналогія;

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ: айчынная гісторыя; усеагульная гісторыя; гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання;

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН: гісторыя міжнародных адносін і знешняй палітыкі; сусветная эканоміка; міжнароднае права, еўрапейскае права;

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ: эканамічная тэорыя; эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай; матэматычныя і інструментальныя метады эканомікі;

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК: этыка; сацыяльная філасофія; рэлігіязнаўства, філасофская антрапалогія, філасофія культуры; агульная псіхалогія, псіхалогія асобы, гісторыя псіхалогіі; тэорыя, метадалогія і гісторыя сацыялогіі; сацыялогія кіравання;

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ: беларуская літаратура; літаратура народаў краін замежжа (з указаннем канкрэтнай літаратуры); тэорыя літаратуры, тэксталогія; беларуская мова; тэорыя мовы; прыкладная і матэматычная лінгвістыка;

ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ: журналістыка;

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ: тэорыя і гісторыя права і дзяржавы, гісторыя прававых вучэнняў; канстытуцыйнае права, муніцыпальнае права; грамадзянскае права, прадпрыймальніцкае права, сямейнае права, міжнароднае прыватнае права; кримінальнае права і криміналогія, кримінальна-выканаўчае права; кримінальны працэс, криміналістыка і судовая экспертыза, апэратыўна-вышуковая дзейнасць; адміністрацыйнае права, фінансавое права, інфармацыйнае права; грамадзянскі працэс, арбітражны працэс; палітычныя інстытуты, этнапалітычная канфлікталогія, нацыянальныя і палітычныя працэсы і тэхналогіі;

КАФЕДРА ФІЗЫКАВАННЯ: тэорыя і метадыка фізічнага выхавання, спартыўнай трэніроўкі, аздараўленчай і адаптыўнай фізічнай культуры;

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ: агульная і рэгіянальная геалогія; фізічная геаграфія і біягеаграфія, геаграфія глебаў і геахімія ландшафтаў; эканамічная, сацыяльная і палітычная геаграфія, геаэкалогія.

* - *мэтавая аспірантура*

У аспірантуру з адрывам і без адрыву ад вытворчасці прымаюцца асобы да 35 гадоў, якія маюць вышэйшую адукацыю і схільнасць да навуковых даследаванняў. Да ўступных экзаменаў у аспірантуру прыёмнымі камісіямі могуць быць дапушчаны асобы, якія маюць досвед практычнай работы, і выпускнікі ВНУ толькі пры наяўнасці рэкамендацыі саветаў ВНУ (факультэтаў) пры ўмове высокага ўзроўню акадэмічнай падрыхтоўкі.

Асобы, якія раней прайшлі поўны курс навучання ў аспірантуры, правам паўторнага паступлення ў аспірантуру без аплаты навучання не карыстаюцца.

Тыя, хто паступае ў аспірантуру, здаюць уступныя экзамены па спецыяльнасці, замежнай мове і філасофіі ў аб'ёме дзеючых праграм для вышэйшых навучальных устаноў. З праграмамі можна пазнаёміцца на адпаведных кафедрах. Уступны экзамен па спецыяльнасці папярэдняе экзаменам па іншых дысцыплінах.

Пераздача ўступных экзаменаў не дапускаецца.

Асобы, якія здалі цалкам ці часткова кандыдацкія экзамены згодна з вызначанымі патрабаваннямі, вызваляюцца ад адпаведных уступных экзаменаў і карыстаюцца пераважным правам залічэння ў аспірантуру па конкурсе.

Асобы, якія паступаюць у аспірантуру, падаюць на імя рэктара ўніверсітэта заяву вызначанага ўзору і дадаюць наступныя дакументы:

— асабісты лістак па ўліку кадрў, аўтабіяграфію і 2 фатаграфіі (фатаграфіі павінны быць наклеены на асабісты лістак па ўліку кадрў і на экзаменацыйны ліст);

— спіс і копіі апублікаваных навуковых работ, вынаходніцтваў, патэнтаў і спіс справаздач пра выкананыя даследаванні і распрацоўкі; асобы, якія не маюць апублікаваных навуковых работ, вынаходніцтваў і патэнтаў, прадстаўляюць навуковыя даклады (рэфераты) па выбранай тэме ў адпаведнасці са спецыяльнасцю. Навуковыя работы ці рэферат рэцэнзуюцца меркаваным навуковым кіраўніком з выстаўленнем адзнакі на адваротным баку экзаменацыйнага ліста;

— выпіску з пратакола пасяджэння савета (факультэта) вышэйшай навучальнай установы для асобаў, рэкамендаваных у аспірантуру непасрэдна пасля заканчэння вышэйшых навучальных устаноў;

— копіі дыплама аб вышэйшай адукацыі і выпіскі з заліковай ведамасці;

— ксеракопію працоўнай кніжкі (для працуючых);

— пасведчанне пра здачу кандыдацкіх экзаменаў (пры наяўнасці ў тых, хто паступае ў аспірантуру, здадзеных кандыдацкіх экзаменаў);

— два канверты са зваротным адрасам;

— хуткасшывальнік (кардонны);

— пашпарт, дыплом аб заканчэнні вышэйшай навучальнай установы і дакументы аб здачы кандыдацкіх экзаменаў прад'яўляюцца асабіста.

Прыём у аспірантуру з 20 чэрвеня па 10 верасня 2004 года.

Уступныя экзамены праводзяцца з 20 верасня па 15 кастрычніка 2004 г. Залічэнне ў аспірантуру з 1 лістапада.

Усім, хто паступае ў аспірантуру, перад першым уступ-

ным экзаменам па спецыяльнасці неабходна забраць у аддзеле аспірантуры экзаменацыйны ліст з пратаколам і пасля экзамена ў гэты ж дзень вярнуць іх у аддзел аспірантуры.

На наступныя экзамены (па замежнай мове і філасофіі) экзаменацыйныя лісты будуць накіроўвацца цэнтралізавана.

Усе, хто паступае ў аспірантуру, да 10 верасня павінны прайсці сумоўе з загадкамі кафедраў і меркаванымі навуковымі кіраўнікамі.

Асобам, дапушчаным да здачы ўступных экзаменаў у аспірантуру, паводле іх заявы наймальнік абавязан прадставіць адпачынак без захавання заробковай платы для падрыхтоўкі і здачы ўступных экзаменаў.

На падставе вынікаў уступных экзаменаў і з улікам наяўных вакантных месцаў на конкурснай аснове прыёмная камісія выносіць рашэнне па пытанні аб залічэнні ў аспірантуру асоб, якія паспяхова здалі ўступныя экзамены.

Аспірантам, якія навучаюцца з адрывам ад вытворчасці, у вызначаным парадку выплачваецца стыпендыя.

Тэрмін навучання ў аспірантуры з адрывам ад вытворчасці — 3 гады, без адрыву ад вытворчасці — 4 гады.

Іншагароднім прадстаўляецца інтэрнат (без сям'і).

Выпускнікі магістратуры 2004 г. здаюць усе вышэйшазначаныя дакументы ў вызначаны тэрмін (да 10 верасня). Копіі дыплама магістра, дадатак да дыплама і рэкамендацыю Савета факультэта ў аспірантуру пасля заканчэння магістратуры прадстаўляюць не пазней 1 кастрычніка гэтага года.

Дакументы накіроўваць на адрас: 220050, Мінск, прасп. Ф.Скарыны, 4, БДУ, аддзел аспірантуры, тэл. 209-54-23, 209-51-73.

Гэтыя ўмовы супрацоўнікі і студэнты БДУ могуць таксама атрымаць праз любую праграму, якая працуе з электроннай поштай (напрыклад, Microsoft Outlook). Для гэтага неабходна ў меню Від—Спіс папак адкрыць Агульныя папкі — Усе агульныя папкі — Галоўнае ўпраўленне навукай — Аддзел аспірантуры.

БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЭТ

Выдаецца з 1929 года

Заснавальнік газеты — БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

Газета ўзнагароджана Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР

3 чэрвеня 2004 года

Падпісана да друку 02.06.2004 г.

Ум. друку, арк. 2

Зак. 586. Тыраж 1000 экз.

Газета зарэгістравана Дзяржаўным камітэтам Рэспублікі Беларусь па друку. Рэгістрацыйнае пасведчанне №149 ад 28 чэрвеня 1996 года.

Распрацоўшчык лагатыпа і дызайну газеты У.У. Васюк

Газета надрукавана ў РУП "Выдавецкі цэнтр БДУ" 220030, г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6

Рэдактар Т.М. КАЗАК



Адрас рэдакцыі: 220050, Мінск, Універсітэцкі гарадок, вул. Бабруйская, 7, паверх 4, пакой 411, тэлефон 209-53-45, e-mail: Gazeta@bsu.by

